


З НАДЫХОДЗЯЧЫМ СВЯТАМ ПЕРШАМАЯ!

ПРАЛЕТАРЫ УСІХ КРАІН, ЯДНАІЦЕСЯ!



Гомельскі Універсітэт

ОРГАН ПАРТКОМА, РЭКТАРАТА, КАМІТЭТА ЛКСМБ і ПРАФКОМА У ГОМЕЛЬСКАГА ДЗЯРЖАУНАГА УНІВЕРСІТЭТА

№ 15 (688)

Пятніца, 29 красавіка 1988 г.

Газета заснавана
у верасі 1969 года

Выходзіць раз у тыдзень

Цена
2 коп.

НЯХАЙ ЖЫВЕ 1 МАЯ — ДЕНЬ МІЖНАРОДНАІ САЛІДАРНАСЦІ ПРАЦОУНЫХ! (З Заклікаў ЦК КПСС).



УРАЧЫСТЫ ВЕЧАР

Днё Міжнароднай салідарнасці працоўных — Першамай ўчора быў прысвечаны урачысты сход вучоных, выкладчыкі, спрацоўнікі 1 студэнтаў нашага ўніверсітэта. Уступным словам яго адкрыў салідарнік парткома М. І. Стараўойт.

З дакладамі аб свяце вясны, працы і міру, салідарнасці працоўных усёй планеты выступілі дацент кафедры гісторыі КПСС А. П. Мяшчэрскі.

Вечар закончыўся канцэртам мастапакі самадзеянасці студэнцікага клуба «Маладосць».

ТРАДЫЦЫЙНЫЯ ЧЫТАННІ

21-га красавіка ў актовай зале адбылося пашыране пасяджэнне вучонага савета ўніверсітэта. У праграму яго работы ўваходзілі традыцыйныя наўуковыя чытанні, якія прысыячаліся 118-й гадавіне з дня нараджэння У. І. Леніна. Э наўуковыя даклады

выступілі асістэнты кафедры оптыкі Г. М. Гадлеўская, кандыдаты фізіка-матэматычных наўук даценты І. В. Семчанка з кафедры агульнай фізікі, А. М. Скіба з кафедры алгебры і геаметрыі і Ю. У. Малінкоўскі з кафедры вышэйшай матэматыкі. Ва ўрачыстым абстаноўкы ім уручаны дыпломы лаўрэатаў штогадовых наўуковых чытанняў і гравюровыя прэміі.

КНІГІ У ПАДАРУНАК

Кафедра філософіі ГДУ выказала шчырую ўдзялініць Ганне Самуйлавіне Гордзінай, якая на працягу многіх гадоў плённа працавала выкладчыцай кафедры, за перададзеныя нам у падарунак кнігі: работы К. Маркса, Ф. Энгельса, А. І. Герцена, Г. В. Пляхана, тамы «Сусветныя гісторыі» і інш.

А. С. Гордзіна не прыяўляе творчыя сувязі з кафедрай. Мы жадаем ей фізічнага і духоўнага здароўя, многіх гадоў жыцця.

КАЛЕКТЫЎ КАФЕДРЫ ФІЛАСОФІІ.

ПАД СЦЯГАМІ АБНАЎЛЕННЯ

Заканчваецца красавік. Набірае сілу вясна. Куды ні глянеш, — усюды радуе пакоі малядак сакавітая зеляніна. На вокзал абнаўленаца прырода. Гэтыя сама на сабе узімае настрой. А разуменне таго, што праз два дні на ўсіх краіне, на ўсіх планете Зямля савецкая людзі і прагрэсіўнае чалавечтва свету знў будзе адзначаць Дзень міжнароднай салідарнасці працоўных — 1 Мая — выклікае асаблівые пачутцёў.

Падрыхтоўка да свята вясны, працы і міру актыўна вядзеніца ва ўсіх калектывах. На гэтым этапе адметнай вядоі стаў Усесаюзны камуністычны суботнік, прысвечаны 118-й гадавіне з дня нараджэння стваральніка Камуністычнай партыі і першай у свеце сацыялістычнай дзяржавы У. І. Леніна. У «чырвоную суботу» дзесяткі мільёнаў савецкіх людзей прадамантнавалі ўзоры самадаўніцтва высокадрадычнай працы. На рахунак суботніка пералічаны сотні мільёнов рублёў. Выпушчаныя вільмі аб'ём народнагаспадарчай працу, у тым ліку на з'еканомленых съравніне і энергаресурсах. Адначасова праведзеныя вялікія работы па добраўпрадаванню. Яшчэ больш прыгожымі сталі нашы гарады і вёскі. У гэтай пачаснай справе актыўны ўдзел пыніяў калектыў нашага ўніверсітэта.

Першамай — дзень яднання сусветнага пралетарыяту, дзень салідарнасці людзей працы ў барабаліе супраць эксплуатанія, прыгнётута, за захаванне міру і сацыяльчае разніцёў. Усё тое, да чаго ўмынула цяпер савецкая людзі, знаўшія яркае адлюстраванне ў традыцыйных Закліках ЦК КПСС да 1 Мая 1988 года.

Шматнаціянальная савецкая

краіна сустракае Першамай у аbstаноўкы рэвалюцыйнай прабудовы ва ўсіх сферах нашай грамадзянскай. Прайшло трох гадоў пасля гістарычнага красавіціка (1985 г.) Пленуму ЦК КПСС, які выпрацаўляў жыццёў важныя рашэнні, нахіраваныя на ўсямерную дэмакратызацыю і галаснісць, паскарэнне сацыяльна-еканамічнага развиція Украіны Саветаў. Цяпер ва ўсіх галінах народнай гас-

падаркі адбываюцца адчуўальныя перамены, якія радуюць і нахірююць на новыя праца-працоўныя здзяйсненні. Гэтыя перамены закрунуі і са-вешаюць вышэйшую школу. Узы-ты курс на далейшую ўдаска-нальванне падрыхтоўкі маладых спецыялістаў, якімі вырашаюць самыя складаныя праблемы вытворчасці і науки на руках аду-ходзячага і наступнага ХХI стагоддзяў. Вышэйшай школе прадастаўлены большыя права для самастойнай ажыццяўленія многіх задач. Гэты садзейнічэ-стваруленне творчасці, ініцыятывы, дазволіць большім гібкім і мэтанакіраваным рыхтаваць кадры з улікам іх патрэб для кожнай галіны.

Савецкія людзі, ажыццяўляю-щыя планы, вызначаныя на багуючую пяцігодку XXV з'ездам КПСС, па даўній тра-дацьці ў гонар Першамайскай саветы падводзяць вынікі зробленага. Есць поспехі і ў наўпышшым калектыве. Ужо бачны некаторыя стаўчыўчыя зрухі ў павы-шэніі якіці вучэбна-выхава-чы-га працэсу, ва ўкаранені ў жыцці самакіравання, у далейшым развиціі науки, большым эфектыўным прымяненні яе ў практыцы.

Сёння прыемна адзначаць, што з кожным годам прыкметна павышаецца наукоўскі падрыхтоўкі ўніверсітэта. Дастаткова сказаць, што толькі сёлета ўжо абаронені ўзроўні, якія павінны ўдзельнічаць у канцы маі ў Маскве. Паступовое разрабранне — адна з асноўных гарантый за-хавання і умацавання міру.

Першамайскае свята мы су-стражаем у abstаноўкы усено-роднай падрыхтоўкі да прадста-чайчіх у чэрвені XIX Усесаюзных падрыхтоўкі каліграфіі. Гэты важнейшы падзею года калектыў ўніверсітэта павінен су-стражаць дастойна. Нам нельзя задавальняцца дасягнутым. Га-лоўнае — бачыць недахопы і упшчэнні, нявыкарыстаныя ре-зервы і забяспечыць поўную реалізацыю наяўных магчымас-цей.

У гэтых перадсвяточных дзен-ях прынялі ўдзел падрыхтоўкы маля-дальніцкай падрыхтоўкі

пажаданні і ў адпаведнікі студэнтаў. Сярод іх яшчэ маля круглых выдатнікаў, актыўных удзельнікаў студэнцкай науки, тых, кабіт плені спалучае сваю ву-чобу з карыснай грамадскай дзейнасцю. Наш ўніверсітэт — не толькі вядучая вышэйшая на-вучальная установа Беларускага Універсітэта, але і цэнтр наулы культуры. Траба агульнымі на-магчымымі дамагаціца таго, таго, каб ён поўнасцю адпавядаў гэтыму высо-каму прызначэнню.

У студэнтаў ўніверсітэта — выдатныя працоўныя традыцыі. Недалёка той час, калі для іх пачынала новыя леты семестра. Удзельнікі падрыхтоўчнага ру-ху пакідзіць шматлікіх новабудоў, сельскагаспадарчыя палеекі і іншыя сферы, дзе можна прыкласці свае веды і знергію камсамольскіх сярэдня.

Сяймі рукамі студэнты павінны дала-магчымаўтага здзяйсніць вучэбнікі факультэта. На шматлікіх лозунгах у гэты дні мы бачымі слова «Мір». Яно асабліва дарагое для нас. Захаваць мір на планете, пад-рыхтоўці яздерную катастрофу — самая галоўная задача сучасніцтва. Таму мы так ціпа-вітаем новы этап савецка-амерыканскіх перагавораў на вы-шэйшым узроўні, якія павінны адбывацца ў канцы маі ў Маскве. Паступовое разрабранне — адна з асноўных гарантый за-хавання і умацавання міру.

Першамайскае свята мы су-стражаем у abstаноўкы усено-роднай падрыхтоўкі да прадста-чайчіх у чэрвені XIX Усесаюзных падрыхтоўкі каліграфіі. Гэты важнейшы падзею года калектыў ўніверсітэта павінен су-стражаць дастойна. Нам нельзя задавальняцца дасягнутым. Га-лоўнае — бачыць недахопы і упшчэнні, нявыкарыстаныя ре-зервы і забяспечыць поўную реалізацыю наяўных магчымас-цей.

Першамайскае свята мы су-стражаем у abstаноўкы усено-роднай падрыхтоўкі да прадста-чайчіх у чэрвені XIX Усесаюзных падрыхтоўкі каліграфіі. Гэты важнейшы падзею года калектыў ўніверсітэта павінен су-стражаць дастойна. Нам нельзя задавальняцца дасягнутым. Га-лоўнае — бачыць недахопы і упшчэнні, нявыкарыстаныя ре-зервы і забяспечыць поўную реалізацыю наяўных магчымас-цей.

ТЫДЗЕНЬ НАВУКІ

прайшоў у сярэдніх школах горада. У ім актыўны ўдзел прынялі вучоныя нашага ўніверсітэта. Так, гасцімі вучніяў 9—10 класаў СШ № 38 г. Гомеля стала выкладчыкі матэматычнай факультэту загадчыкі кафедр вышэйшай матэматыкі, мат-аналізу даценты У. М. Семянчук, І. М. Бруд, дацент Ю. А. Кашык з кафедры дыбураўнення. Старшинаўскія наулы ці-кавы расказаў пра ГДУ, яго матэматычны факультэт, вялікіх вучоных, што ўнеслі важкі ўклад у разыўці савецкай науки — М. У. Келдыша, М. А. Ляўренцьеў, А. М. Калмагорава. Вуч-нікам таксама было цікава дадавацца аб той значнай дамалозе, якую аказаўшы вучоныя матэматычнай факультэту ўніверсітэта канструктарами вытворчага аб'яднання «Гомельмаш» у стварэнні новай мадэлі самаходнага кормауборачнага камбайні, які будзе адпавядаць лепшым зарубежным узорам і нават пераўзідзе IX.

(Наш каф.).

ВІНШУЕМ!

Рэктарат, партком, грамад-скія арганізацыі ўніверсітэта, даканат фізічнага факультэта, кафедра агульнай фізікі горача віншуюць Вас, дарагі тавары-шы, і жадаюць Вам шчасця, здароўя, новых поспехаў у пра-чобе!

З УЗНАГАРОДАЙ!

За шматгадовую плаўную працу па падрыхтоўкы маля-дальніцкай падрыхтоўкі, актыў-ную наукоўскую даследуючу і грамадскую работу 1 ў сувязі з 50-годдзем з дні нара-дзіння загадчыкі кафедры фізіологіі чалавека і жывёл-длін доктар белагачыннага на-вук КІЕНЯ Аляксандра Іва-навіч узнагароджаны Ганаро-вым граматай рэктарату, парт-кома і прафкома ўніверсітэта.

Сустрэча з інфармацыйна-
прапагандысцкай групай

Што цікавіць студэнта?

Пытаннія, якія цікавіць сэн-
ня студэнтамі моладзі г. Гоме-
ля, было шмат. Па зале плы-
лі і плылі запіскі ў прэзыдыму. Да таго ж, наўмы юх бы-
ло зададзені ў пісьмовай форме і напіраці дадзі сустрэчы
студэнта з інфармацыйна-
прапагандысцкай групай абкома
КПБ і абкома камсамола.
Адказы на пытанні прыйшлі на мінульны тýдні ў Дом палі-
асветы паўтары, камсамоль-
скія, савецкія, гаспадарчыя ра-
ботнікі г. Гомеля, рэкторы ча-
тыроў вышайших навучаль-
ных установ абласнога цэнтра —
ГДУ, БЧУ, калегіяўтнай-
і політэхнічнага інстытута.

На ўсіх зададзеных пытаннях
можна было меркаваць аб
тym, які ён — студэнт 80-х га-
доў. Яго адноўлікі хвалю-
юць і прафесія міжнароднай
палітыкі, і пытанні ўнутранага
жыцця нашай краіны — пера-
будова на ўсіх яго сферах, і,
асабліва, на вышэйшай школе, у
камсамоле. Адчувалася жа-
данне моладзі быць не пасу-
німі сузірнікамі ўсіх пера-
мен на жыцці савецкіх людзей,
а іх актыўнымі ўдзельнікамі.
А для таго, каб наспехова
важыццаў яго перабудову, ёй
треба не толькі грунтуюна ав-
людовати прафесіянальныя ве-

дамі ў сценах ВНУ, але і ак-
тыўна вучыцца дзяячайті. Тáкай думка прагучала ў вы-
ступленіі на сустрэчы лектара
абласнога тэаверства «Веды»
М. Х. Палікіна. Ен жа адказаў
на шматлікія зададзенія юму
пісьмені: ён адносіцца СССР і
КНР на сучасным этапе, ірана-
іракскім канфлікце, эканамі-
чнымі становішчы ў Паліднёвай
Керзі, падзеях у Нагорным
Карраба і інш. Сэння никога
не пакідаюць рэйндушыні і
такі сацыяльныя проблемы
нашага грамадства, як нарка-
манія, тэксікаманія, прастыту-
цыя. Хвалюе тое, што наўмы
молады людзей нашай краіны
ўзяліць ў гэтае зло. Пра-
яўляюць сваю актыўную пазі-
цыю ў рашучай барацьбе з гэт-
ыми негатыўнымі з'явамі —
авязаек і студэнцкай моладзі.

Аб tym, як будзе вырашаш-
ца жыўлівая проблема ў на-
шым горадзе, ёб перспектывах
яго далейшага развіцця, ёб
дзяяноўці калегіяўтнай, ба-
рацьбы з п'янствам, ёб экологі-
і, рэдзыўнай аbstаноўцы
у вобласці далі адказы студ-
энтам галоўны архітэктар г.
Гомеля А. М. Альфреэнка, на-
менскі старшыні гарвыканікома
М. П. Баны, першы намеснік

старшыні гарвыканікома П. П.
Жукай, галоўны ўрач гарад-
скай санітэцтвы Р. І. Гур-
скай, іншыя адказныя работні-
цы.

Шмат пытанні ўадрасавалі
юнакі і дзяячы камсамоль-
скім органамі: аб удзеле моладзі
у ідеалічнай пера-
будове камсамола, аб перспектывах
абласнога арга-
нізацыі, аб добраахвотнасці
удзелу студэнтаў у трэцім
працоўным семестры і інш.
Іх падрабізне асвяцілі ў сваём
выступленні першы сакратар
абкома ЛКСМБ У. К. Трацця-
коў.

Натуральна, што студэнцкую
моладзь вельмі цікавіць пы-
танні, звязаныя з перабудовай
вучэбнага працэсу, са студэн-
цкім самакіраваннем, жыўлівай
і перспектывай студэнцкіх
сем'яў. Усё гэта — у камп-
тэнты кіраўніцтва ВНУ, таму
на гэтыя пытанні давалі ад-
казы рэкторы ўніверсітэта, БІЧТА і
калегіяўтнага інсты-
туту Б. В. Бонку, П. С. Грун-
тоў, М. П. Пісаэрэнка.

Кола проблем, якія быті за-
крануты на сустрэчы студэнц-
кай моладзі з інфармацыйна-
прапагандысцкай групай, было
вельмі шырокім. Аб некаторых
з іх было сказана больш пад-
рабязна, другіх — толькі ў агульных
рысах, таму што ас-
вятыцца ўсё глыбока і проні-
каючы на праста не хапіла часу. І
вельмі слушні здалася прапано-
вана аднаго з удзельнікаў сустрэчы
аб тым, што ў далей-
шым такія мерапрыемствы
лешті праводзіцца па адной кан-
крэтнай тэмзе, найбольш акту-
альнай і адноўлікава хвалюю-
чай ўсіх студэнтаў вишайших
навучальных установ горада.

Т. ДУБЯК.

КАМСАМОЛЦЫ! ЮНАКІ! і ДЗЯЎЧАТЫІ!
АВАЛОДВАЙЦЕ СПДЧИНА ВЯЛІКАГА ЛЕ-
НІНА ВУЧЫЩЕ ПРАЦАВАЦЬ ДОБРАСУМ-
ЛЕННА і ВЫСОКАЭФКТЫЎНАІ ЭНЕРГІЧНА
УКЛЮЧАЙЦЕСЯ У АКТЫЎНАЕ ПАЛІТЫЧНАЕ
ЖЫЦЦЕ!

(3 Заклікаў ЦК КПСС).

У ПАРТКОМЕ

Перабудова, якая адбываецца цяпер ва ўсіх
сферах нашага жыцця, пастаўля новыя, больш
адказныя задачі і перад вишэйшай школай.
Яны зэклюзівна не толькі ў павышэнні якасці
пэдэрхтойкі маладых спецыялістаў, але і ва ўса-
мерніх мэтанакіраваных паліпшэнніх іх ідэйно-
палітыйнага выхавання. Аб tym, як вырашаваць
у нашым універсітэце апошнія з называемых
партыйнага камітэта, якое адбылося 21-га красавіка.
Засяджэні парткома ў абрэзванні падэманіравані
намеснікі сакратара камітэта ЛКСМБ па ідэалагіч-

най работе А. Мацеевіца, ёб работе камітэта
камсамола па ўдасканаліванню ідэйно-палітыйнага
выхавання студэнтаў. Яго дапоўніў намеснік
сакратара парткома па ідэалагічнай работе
Г. Д. Ветлугаў, які ўзначальваў камісію, што
рыхтавала дадзеное пытанне да абрэзвання.
Выступіў таксама намеснік сакратара камітэта
ЛКСМБ па арганізацыйнай работе С. Нікалаева,
рэдактар шматлікай газеты «Гомельскі уні-
версітэт» У. П. Балога і інш.

На пасяджэнні парткома адзначалася, што камітэтам камсамола праводзіцца значная работа
па ўдасканаліванню ідэйно-палітыйнага выхавання
студэнтаў. Усе арганізацыі ўкáраніцаюць
новыя формы і методы. Разам з тым указавалася
на наўмыні недахопы. Якіх не ў поўнай меры
выкарстоўваюцца шырокія магчымасці галос-
наса для пэдэрхтодзіння негатыўных з'яў і па-
ляпшэння ўсіх сістэм выхаваўчага працэсу.
Слаба ўкараніеца ў жыццё студэнцаў сама-
кіраваніе, не належным чынам выкарстоўваю-
чы ѹшыя рычагі для фарміравання актыў-
най жыццёвой пэдэції будучых маладых спецы-
ялістаў.

На пасяджэнні парткома прынята пастанова,
нікрайна на далейшое паліпшэнне ідэйно-па-
літыйнай і выхаваўчай работы студэнтаў.

5-я МАЯ-ДЗЕНЬ ДРУКУ

СІЛА СЛОВА

тызанская брыгады вырашылі:
треба выраўшыць ѹдзейнікі языку
на ворага соплю пасыпаву жы-
вія, крываючы раны трапіўшых
пад фашысцкую юладу савецкіх
людзей. Газета на ўсе лады рас-
хвалівала перамогі германскай
арміі ў Еўропе, і асаблів ў Са-
вецкім Саюзе, узноўшы заслугі
шалёнага Гітлера, выхвалялася,
што германскі рэйх завяло ўесь свет.

Але часдзей ў ўсіх гэтах
подадзе выдаўніліся над Саветамі, камуністамі, ўрэзані...
У якіх толькі моўных рабінките-
рах не пакідавалі фашысты наш
савецкі лад жыцця. Раслебісні-
вали немцы сваю «духоўную пра-
дукцыю» на тэатральны Камлін-
скага, Журавіцкага, Рагачоўскага,
Чарніговскага, Буда-Кашаліўскага
і іншых рабінкі...

І хада савецкіх людзей не веры-
лі ніводнаму хлупсізму словам
фашысцкай газеты, Журавіцкай
і падпольным рабінкам партыі і
камандаванне 10-й Журавіцкай пар-

трымуслі працаваць на IX. Яны
ненавізелі фашысты, верылі ў
перамогу Чырвонай Арміі, чупі-
лі пра бяўяўлю дзяячы партыі і
самі марылі трапіць да IX. Але як
наладзіць ў імі сузыя, не веда-
лі. Перш чым даць им канкрэтнае
заданне, ўсё ж спачатку вырашылі
яшчэ раз пераканцаць ў іх на-
дзеянасці. Переўыйшы з камандаван-
нем партызанскаю брыгады, мы
папрасілі іх перарадзіць па ўмоў-
ных месцах частку аbstаліўніні
друкарні — друкарскі станок,
шрыфты, фарбы, паперу, вагі і г.
Д. Тое ж, што немагчыма бы-
ло дастаўці, даручылі падрхт-
вацца да эншчэнні на месцы. А
яшчэ мы скаплілі тэж партызанс-
кай літографіі, перапісалі зводкі
Сайніфармбюро, атрымалі парты-
занамі на па рацыі з Москвы, і
далі заданне рабочым надрукова-
цца ўсіх. Усё гэта было зроблена,
і лістоўкі апінуўся ва ўмоўле-
ні месцы, адкупілі распаў-
ткі

Да 170-годдзя
з дня нараджэння К. МАРКСА



най разнабаковасці і супяречлі-
васці працэса, вучыцца правиль-
на разыбрацца ў харахтары і
узаемадзеянні эканамічных і па-
літычных сіл, выбраць пра-
вільныя напрамкі, формы і ме-
тады барацьбы, узлічніць адзін-
ных паворотах».

Адным з галоўных прыцы-
паў марксізму з'яўляецца азды-
мства рэвалюцыйнай тэорыі і
практыкі. Для Маркса сплана-
ці свет было неабходным, каб пе-
раўтварыць яго.

Марксізм — глубока парты-

ВЕЧНА ЖЫВОЕ ВУЧЭННЕ

Імя Карла Маркса вядома на
ўсёй планеце. Яго ідэі авалодалі
розумамі мільёнаў, яго рэвалюці-
оннай вучэніе дапамагае ў
пераўтварэнні свету. Адзнача-
ючы 170-годдзе з дня нарад-
жэння Маркса, мы ўшакоўва-
ем памыслы геніяльнага мыслі-
целя, палымнага рэвалюцыйнага
нера, правадыра міжнароднага
працэтуры.

Навуковы подзыв Маркса
можна вызначыць так: ён пе-
раўтварыў сацыялізм з утопі ў на-
вуку. Гэта стала магчыміст
дзяякуючы думкі адкрыц-
цям: матэрыялістичнай разу-
меніі гісторыі і тэорыі дадат-
ковай варасі.

Марксізм як наука харата-
рызуецца строгай аб'екты-
насцю. Яна выходзіць з реал-
ных фактаў, дакладна адлюст-
руючы аб'ектыўныя законы
разыцца прыроды і грамадства,
вучыць правылы адценіць
абстаноўку, сапраўдныя магчы-
масці будаўніцтва новага гра-
мадства. На ўмовах сучаснага
этапа ўдасканалівания сацы-
ялізма асабліва актуальнай ідэі
Маркса ў барацьбе з фразёрст-
вам, пустасцю, адрывамі
ад рэалізісці. Марксізм ўласців
п'яці падзіленіяў і цэльнасці.
Іх правильнае разуміенне ве-
льзяць на падыходах науки.

Марксізму ўзасцівіць
ХХVII в'ездам
КПСС. «Новыя мысленія,
— адзначалася на лютагаўскім
(1988 г.) Пленуме ЦК КПСС, —
эта правильнае разуміенне но-
вых реалізісціў, падвергні-
тым аналізу метадам матэрыял-
істичнай дыялектыкі. Гэта і вы-
вады з такого аналізу, звер-
неныя да ўзасцівіць науку

Марксізму-ленінізму.

Вучэніе К. Маркса, усебако-
ва разітае вялікім Ленінам, —
аснова тэорыі і палітыкі пе-
раўтварыў, якіяны аўтанаўленія
жыцця нашай краіны на сучас-
нім этапе сацыялістичнага
будаўніцтва. Сучасная эпоха
павярхджае ленінскі в'езд
«Учение Маркса весяльно, по-
тому что оно верно».

В. СЕНИНА,
асістэнт кафедры наукоўскага
камунізму.

сюджаны па прызначэнню. Фа-
шысты перапалохаліся, стаці са-
чыць за кожным крокам работ-
нікай газеты. Траба было хутчай
закінчаць наўменую аперациі.

Праз акно друкарні яе работні-
камі тайна перадавалі ў шырокі
мінуты, услядзяя веру ў перамогу
фашызму, які прынес на нашу
землю шмат гора і пакут. Акрамя
партызанскай газеты выпускалі
і лістоўкі. Да гэтага часу неко-
торыя з іх быўшыя захоўвалі.

Вялікая сіла закладзена ў дру-
камі пальмінным слове. У гэ-
тым можна было перадаканіца:
— ў тая цяжкія гады Вялікай Ай-
чынай вайны і сэння, калі лені-
ніскія слова, слова нашай Каму-
ністычнай партыі, кіці савецкіх
народ да новых эдзайненій.

М. ДЗІМІТРЫЕВ,
былы сакратар Серафранскай
падпольнай камсамольскай
арганізацыі і Журавіцкага
падпольнага рабінка камсамола,
дацент кафедры педагогікі і
психалогіі, Герой Сацыялістичнай
Правды

Ад рэдакцыі: горача вішчаем актыўісту ў нашай шматы-
ркі, усіх яе чытачоў в надыходзячым
святам — Днём

Аб хвалючым нельга без эмоций

Прыроды, экалогія... У нашым жыцці гэтыя слова набываюць усе больше значэнне. І невыкладкова. Навукова-тэхнічна развойтка, выскокія тэмплізацыя ўсіх галін народнай гаспадаркі, адчувальнае эміяншэнне карысных выканняў, шырокамаштабная меліярацыя, прыметнае скарачанне лясных масіваў не можа не хваліваць не выкладца авбостварай трывогі за будучыні нашай планеты. Тым больш, што мы нярадка сустракаемся самі з характэрнымі прыкладамі, даведаючымі з рэйдом і тэлеперадача, з публікацыі у друку аб фактах, якія сведчаць: не-разумашнне ў прыроду не толькі ў школе, але і небяс-печнае самыя непрՃадчымі выканнямі. І ўзрасточаючы барацьба за недапушчэнне тых з'яў, асабліва на сучасным этапе перабудовы, развіція дэмакратызму і галосансці ў нашай краіне, стала важным фактаром праяўлення метанакіраванай актыўнасці мас.

Заханамерна, што ў баку ад гэтай надзвычай актуальнай проблемы не могуць заставацца выкладчыкі, супрацоўнікі і студэнты нашага ўніверсітата, асабліва тыя, чия спецыяльнасць у першую чаргу абавязавае знаходзіцца на перадавых пазыцыях шырокай драпагандыстыкі і прафілэктычнай работы, паследуючай дзеянні, за недапушчэнне прыкраміў прыкладу ў прыродакарыстанні, ачагу ў многім залежыць наша будучыні, здароўе людзей.

Супрацоўнікі юнікальным не толькі ў нашай рэспубліцы, але і ва ўсіх єўрапейскіх частцах краіны, ва ўсіх аспектах ацэнак з'яўляюцца Беларускіе Палесся, у прызначані, яго Прышыні рагіён. Аднак тыхія негатыўныя змяненія, якія адбыліся тут за апошнія пяцігодзіні па славу наступнай меліярацыі, адчувальна ўстрывожылі грамадскасць, кожнага, хто холпі адзін раз сваім сэрцам дакрануўся да раней непаўторнага краю.

Праблемы Палесся ў апошні час асаблівыя разанані атрымалі на бялагічным факультэце ГДУ. Аб гэтым сведчыць і асобныя публікацыі яго студэнтаў на старонках ўніверсітэцкай шматтыражкі. Так, наядна ў адным з матэрыялаў паведамлялася аб канферэнцыі «Прынесьць — рака ці канал будучыні»

ні? На ёй была прынята праграма дзеянняў у абарону прыродных багацціў Беларускага Палесся і выпрацавана разыюць, нафіраваная ў адпаведныя інстынцыі для прынесьця.

Чакаць реагавання доўга не давалося. Яно было своечасовым, асаблівым і скажкі прамыемым. 18-га красавіка ў нашым ўніверсітэце з уздзелам яго выкладчыкаў, супрацоўнікаў, студэнтаў і прафесійнай грамадскасці горада адбылася пашыраная нарада Навуковых саветаў АН БССР па праблемах Беларускага Палесся і бія-

1 IX значэнні ў выкананні Харчовай праграмы СССР.

З дакладам па найбольш актуальных пытаннях меліярацыі Прышынікага рагіёна выступіў дырэктар Інстытута Белгіраводгаса Л. М. Філіпов.

Дыскусія па праблемах Палесся праходзіла даволі ажыўленай і спасцілістай. Іншы раз прамернае эміяншэнне. Гэта апраўдана, бо сёня нельга заставацца спакойным, абынавымі да замы, на якіх мы жывём, на якой жыць новым пакаленіем. Для іх мы павінны захаваць наш край такім, каб людзі зайды заставаліся ўздзечнымі, не

рэктар акаадэмічнага Інстытута эксперыментальнай батанікі В. І. Парфёнаў, доктар сельскагаспадарчых наукаў, старшыня Навуковага савета па праблемах Палесся М. М. Бамбалоў, член-карэспандант Усесаюзнай Акадэміі сельскагаспадарчых наукаў І. І. Леніна, дырэктар Цэнтральнага НДІ комплекснага выкарыстання водных ресурсаў А. І. Мураша, член-карэспандант АН БССР Г. М. Лыс (Беларускі НДІ эканомікі і арганізаціі сельскай гаспадаркі), на месцы дырэктара Інстытута геахіміі і геофізікі АН БССР кандыдат бялагічных наукаў М. М. Шкулік.

На нарадзе сваімі думкамі па амбіяркоўемых пытаннях падзяліліся загадчыкі кафедры заалогіі і аховы прыроды ГДУ прафесар В. П. Савіцкі, галоўны агроном калгаса «Перамога» Жыткавіцкага раёна Н. А. Мельнікава, асістэнт кафедры этнікі, этнографіі і наўуковага атэзму, кандыдат філософскіх наукаў С. С. Кушоў, дацэнт кафедры заалогіі і аховы прыроды І. Ф. Расаска, старшыня калгаса «Прамень Каstryчніка» Мазырскага раёна В. А. Сазонава, загадчык кафедры батанікі і фізілогіі раслін доктар бялагічных наукаў Л. М. Сапегін, старшыня наўуковы супрацоўнік Беларускага НДІ лясной гаспадаркі кандыдат бялагічных наукаў Р. Р. Ганчарэнка.

На нарадзе зацікавіліся амбіяркоўемых пытаннях дырэктораў і аховы прыроды, беззадзядчыні адиюці да яе. Для таго, каб гэтыя ўроکі не паштарыліся на Беларускім Палессі, прысутныя ў зале цікаўлі ўсе акаадэмічні, звязаныя з яго далейшым меліяраваннем. Былі зададзены дзесяткі пытанні, і нахадзены асобыні з іх, магчымы, не зусім кампетэнтныя і тактоўныя, якога дранага ў гэтым няма. Галоўнае, што людзі ўжо не застаюцца паслышымі сужылікамі ўсяго таго, што адбываецца вакол нас, а заклапочаны атам, каб ўсё, што робіцца, пераўтвараецца, мела агульную карысць, прыносіла радасць кожнаму чалавеку і сёня, і заутра, і ў далёкі будучыні.

У ходзе нарады на паступаўшы пытанні дыкавалі віцэ-председант АН БССР І. І. Ліптван, дырэктар Інстытута «Саюзгірамеліўводгас» Л. С. Шкаў, доктар тэхнічных наукаў, прафесар В. Ф. Шабека (Беларускі НДІ меліярацыі і ваднай гаспадаркі), загадчык лабараторыі гітара Інстытута доктар тэхнічных наукаў Р. І. Афасік, акаадэмік АН БССР дырэктор У Гомельскай вобласці

ГРАМАДЗЯНЕ СССР! ПРАЯЎЛЯЙЦЕ ПАУСЯДЭННЫЯ КЛОПАТЫ АБ АХОВЕ НАВАКОЛЬНАГА АСЯРОДДЗЯ! РАЦЫЯНАЛЬНА ВЫКАРЫСТОУВАЙЦЕ ПРЫРОДНЫЯ РЭСУРСЫ!

(З Заклікаў ЦК КПСС).

сфери. Зацікаўлены дыялог з ўспамінаць благім словам сёняшніх пакарыцеляў балот, гаспадаркай абоўленымі тэрыторыямі. У іх асвяенні нельга, недараўальна дапускаць промахі нікому — ні вучоным, ні праектантам, ні меліяратарам, ні тым, хто асвойвае асушенны ўгоддзі. Для нас ужо вядомы ўроک не разумнага ўмішання ў прыроду, беззадзядчыні адиюці да яе. Гэта для таго, каб гэтыя ўроکі не паштарыліся на Беларускім Палессі, прысутных у зале цікаўлі ўсе акаадэмічні, звязаныя з яго далейшым меліяраваннем. Былі зададзены дзесяткі пытанні, і нахадзены асобыні з іх, магчымы, не зусім кампетэнтныя і тактоўныя, якога дранага ў гэтым няма. Галоўнае, што людзі ўжо не застаюцца паслышымі сужылікамі ўсяго таго, што адбываецца вакол нас, а заклапочаны атам, каб ўсё, што робіцца, пераўтвараецца, мела агульную карысць, прыносіла радасць кожнаму чалавеку і сёня, і заутра, і ў далёкі будучыні.

У ходзе нарады на паступаўшы пытанні дыкавалі віцэ-председант АН БССР І. І. Ліптван, дырэктар Інстытута «Саюзгірамеліўводгас» Л. С. Шкаў, доктар тэхнічных наукаў, прафесар В. Ф. Шабека (Беларускі НДІ меліярацыі і ваднай гаспадаркі), загадчык лабараторыі гітара Інстытута доктор гітарыст-флюцасці абштога КПБ Р. І. Патачыц, першы на месцы міністра меліярацыі і ваднай гаспадаркі БССР Л. І. Бердзічавец, начальнік Галоўпалессеволюда І. В. Штоту, яго наставнік У. Я. Лебедзь, галоўны інженер праекта Інстытута «Белгіраводгас» М. К. Кавалёў, наставнік старшыні Беларускага таварыства аховы прыроды С. А. Кастанціновіч, начальнік старшыні Дзяржканага камітэта па ахове прыроды В. І. Алешика, іншыя кіруючыя работнікі распрудлікі і вобласці.

З ПАСТАНОВЫ
СУМІСНАГА ПАШЫРАНГА
ПАСДЖЭННЯ НАВУКОВЫХ САВЕТУ
АН БССР ПА ПРАБЛЕМАХ ПАЛЕССЯ
І БІЯСФЕРЫ І ЗАХОДНІГА
АДДЗЯЛЕННЯ УЧАСТНІЛ

— Лічыць, што 130 інженерных мераў прыменяў па ахове ад затаплення і меліярацыі поймы р. Прышыні маюць падтрымку ў краінтыроўцы і правядзенні дадатковых наўуковых і праектных работ па палішнину яго экалагічнай надзейнасці.

— Неабходна да перагляду і даправоўкі тэхніка-эканамічнага аргументавання (ТЭА) не прыступаць да распрацоўкі новай праектнай аргументаціі, а на праектных аўтектах і тых, што знаходзяцца ў стадыі будаўніцтва, дадатковое разгляданне на аснове наяўных распрацоўак пытанні экалогіі і ўнесці адпаведныя змененіі ў праектна-каштарысную дакументацію.

— У мэтых далейших работ намаганіі меліярацыйных арганізацій націраваць на

рэканструкцыю зношаных і ўстарэлых меліярацыйных сістэм, якія стрымліваюць сельскагаспадарчую вытворчасць. Дзяржаграпрому БССР Істотна палепшыць выкарыстанне асушеных зямель і прылягаючых да іх тэрыторый.

— На аснове накопленага вопыту наўкава-даследчым і праектным арганізацыямі меліярацыйнага профілю і адпаведнымі ведамствамі удачлівіць, а па рады пунктуў распрацаваць новыя экалагічна надзейныя канцепцыі меліярацыі і развіціць воднай гаспадаркі ў беларускім Палессі пры асвяенні прыроды і даследчыні.

— Акадэмічным і галіновым наўкава-даследчым арганізацыям, ВНУ распублікі Беларускімі праектам і адпаведнымі ведамствамі удачлівіць, а па рады пунктуў распрацаваць новыя экалагічна надзейныя канцепцыі меліярацыі і развіціць воднай гаспадаркі ў беларускім Палессі пры асвяенні прыроды і даследчыні.

— Акадэмічным і галіновым наўкава-даследчым арганізацыям, ВНУ распублікі Беларускімі праектам і адпаведнымі ведамствамі удачлівіць, а па рады пунктуў распрацаваць новыя экалагічна надзейныя канцепцыі меліярацыі і развіціць воднай гаспадаркі ў беларускім Палессі пры асвяенні прыроды і даследчыні.

— Акадэмічным і галіновым наўкава-даследчым арганізацыям, ВНУ распублікі Беларускімі праектам і адпаведнымі ведамствамі удачлівіць, а па рады пунктуў распрацаваць новыя экалагічна надзейныя канцепцыі меліярацыі і развіціць воднай гаспадаркі ў беларускім Палессі пры асвяенні прыроды і даследчыні.

— Акадэмічным і галіновым наўкава-даследчым арганізацыям, ВНУ распублікі Беларускімі праектам і адпаведнымі ведамствамі удачлівіць, а па рады пунктуў распрацаваць новыя экалагічна надзейныя канцепцыі меліярацыі і развіціць воднай гаспадаркі ў беларускім Палессі пры асвяенні прыроды і даследчыні.

— Акадэмічным і галіновым наўкава-даследчым арганізацыям, ВНУ распублікі Беларускімі праектам і адпаведнымі ведамствамі удачлівіць, а па рады пунктуў распрацаваць новыя экалагічна надзейныя канцепцыі меліярацыі і развіціць воднай гаспадаркі ў беларускім Палессі пры асвяенні прыроды і даследчыні.

— Акадэмічным і галіновым наўкава-даследчым арганізацыям, ВНУ распублікі Беларускімі праектам і адпаведнымі ведамствамі удачлівіць, а па рады пунктуў распрацаваць новыя экалагічна надзейныя канцепцыі меліярацыі і развіціць воднай гаспадаркі ў беларускім Палессі пры асвяенні прыроды і даследчыні.

— Акадэмічным і галіновым наўкава-даследчым арганізацыям, ВНУ распублікі Беларускімі праектам і адпаведнымі ведамствамі удачлівіць, а па рады пунктуў распрацаваць новыя экалагічна надзейныя канцепцыі меліярацыі і развіціць воднай гаспадаркі ў беларускім Палессі пры асвяенні прыроды і даследчыні.

— Акадэмічным і галіновым наўкава-даследчым арганізацыям, ВНУ распублікі Беларускімі праектам і адпаведнымі ведамствамі удачлівіць, а па рады пунктуў распрацаваць новыя экалагічна надзейныя канцепцыі меліярацыі і развіціць воднай гаспадаркі ў беларускім Палессі пры асвяенні прыроды і даследчыні.

— Акадэмічным і галіновым наўкава-даследчым арганізацыям, ВНУ распублікі Беларускімі праектам і адпаведнымі ведамствамі удачлівіць, а па рады пунктуў распрацаваць новыя экалагічна надзейныя канцепцыі меліярацыі і развіціць воднай гаспадаркі ў беларускім Палессі пры асвяенні прыроды і даследчыні.

— Акадэмічным і галіновым наўкава-даследчым арганізацыям, ВНУ распублікі Беларускімі праектам і адпаведнымі ведамствамі удачлівіць, а па рады пунктуў распрацаваць новыя экалагічна надзейныя канцепцыі меліярацыі і развіціць воднай гаспадаркі ў беларускім Палессі пры асвяенні прыроды і даследчыні.

— Акадэмічным і галіновым наўкава-даследчым арганізацыям, ВНУ распублікі Беларускімі праектам і адпаведнымі ведамствамі удачлівіць, а па рады пунктуў распрацаваць новыя экалагічна надзейныя канцепцыі меліярацыі і развіціць воднай гаспадаркі ў беларускім Палессі пры асвяенні прыроды і даследчыні.

— Акадэмічным і галіновым наўкава-даследчым арганізацыям, ВНУ распублікі Беларускімі праектам і адпаведнымі ведамствамі удачлівіць, а па рады пунктуў распрацаваць новыя экалагічна надзейныя канцепцыі меліярацыі і развіціць воднай гаспадаркі ў беларускім Палессі пры асвяенні прыроды і даследчыні.

— Акадэмічным і галіновым наўкава-даследчым арганізацыям, ВНУ распублікі Беларускімі праектам і адпаведнымі ведамствамі удачлівіць, а па рады пунктуў распрацаваць новыя экалагічна надзейныя канцепцыі меліярацыі і развіціць воднай гаспадаркі ў беларускім Палессі пры асвяенні прыроды і даследчыні.

— Акадэмічным і галіновым наўкава-даследчым арганізацыям, ВНУ распублікі Беларускімі праектам і адпаведнымі ведамствамі удачлівіць, а па рады пунктуў распрацаваць новыя экалагічна надзейныя канцепцыі меліярацыі і развіціць воднай гаспадаркі ў беларускім Палессі пры асвяенні прыроды і даследчыні.

— Акадэмічным і галіновым наўкава-даследчым арганізацыям, ВНУ распублікі Беларускімі праектам і адпаведнымі ведамствамі удачлівіць, а па рады пунктуў распрацаваць новыя экалагічна надзейныя канцепцыі меліярацыі і развіціць воднай гаспадаркі ў беларускім Палессі пры асвяенні прыроды і даследчыні.

— Акадэмічным і галіновым наўкава-даследчым арганізацыям, ВНУ распублікі Беларускімі праектам і адпаведнымі ведамствамі удачлівіць, а па рады пунктуў распрацаваць новыя экалагічна надзейныя канцепцыі меліярацыі і развіціць воднай гаспадаркі ў беларускім Палессі пры асвяенні прыроды і даследчыні.

— Акадэмічным і галіновым наўкава-даследчым арганізацыям, ВНУ распублікі Беларускімі праектам і адпаведнымі ведамствамі удачлівіць, а па рады пунктуў распрацаваць новыя экалагічна надзейныя канцепцыі меліярацыі і развіціць воднай гаспадаркі ў беларускім Палессі пры асвяенні прыроды і даследчыні.

— Акадэмічным і галіновым наўкава-даследчым арганізацыям, ВНУ распублікі Беларускімі праектам і адпаведнымі ведамствамі удачлівіць, а па рады пунктуў распрацаваць новыя экалагічна надзейныя канцепцыі меліярацыі і развіціць воднай гаспадаркі ў беларускім Палессі пры асвяенні прыроды і даследчыні.

— Акадэмічным і галіновым наўкава-даследчым арганізацыям, ВНУ распублікі Беларускімі праектам і адпаведнымі ведамствамі удачлівіць, а па рады пунктуў распрацаваць новыя экалагічна надзейныя канцепцыі меліярацыі і развіціць воднай гаспадаркі ў беларускім Палессі пры асвяенні прыроды і даследчыні.

— Акадэмічным і галіновым наўкава-даследчым арганізацыям, ВНУ распублікі Беларускімі праектам і адпаведнымі ведамствамі удачлівіць, а па рады пунктуў распрацаваць новыя экалагічна надзейныя канцепцыі меліярацыі і развіціць воднай гаспадаркі ў беларускім Палессі пры асвяенні прыроды і даследчыні.

— Акадэмічным і галіновым наўкава-даследчым арганізацыям, ВНУ распублікі Беларускімі праектам і адпаведнымі ведамствамі удачлівіць, а па рады пунктуў распрацаваць новыя экалагічна надзейныя канцепцыі меліярацыі і развіціць воднай гаспадаркі ў беларускім Палессі пры асвяенні прыроды і даследчыні.

— Акадэмічным і галіновым наўкава-даследчым арганізацыям, ВНУ распублікі Беларускімі праектам і адпаведнымі ведамствамі удачлівіць, а па рады пунктуў распрацаваць новыя экалагічна надзейныя канцепцыі меліярацыі і развіціць воднай гаспадаркі ў беларускім Палессі пры асвяенні прыроды і даследчыні.

— Акадэмічным і галіновым наўкава-даследчым арганізацыям, ВНУ распублікі Беларускімі праектам і адпаведнымі ведамствамі удачлівіць, а па рады пунктуў распрацаваць новыя экалагічна надзейныя канцепцыі меліярацыі і развіціць воднай гаспадаркі ў беларускім Палессі пры асвяенні прыроды і даследчыні.

— Акадэмічным і галіновым наўкава-даследчым арганізацыям, ВНУ распублікі Беларускімі праектам і адпаведнымі ведамствамі удачлівіць, а па рады пунктуў распрацаваць новыя экалагічна надзейныя канцепцыі меліярацыі і развіціць воднай гаспадаркі ў беларускім Палессі пры асвяенні прыроды і даследчыні.

— Акадэмічным і галіновым наўкава-даследчым арганізацыям, ВНУ распублікі Беларускімі праектам і адпаведнымі ведамствамі удачлівіць, а па рады пунктуў распрацаваць новыя экалагічна надзейныя канцепцыі меліярацыі і развіціць воднай гаспадаркі ў беларускім Палессі пры асвяенні прыроды і даследчыні.

— Акадэмічным і галіновым наўкава-даследчым арганізацыям, ВНУ распублікі Беларускімі праектам і адпаведнымі ведамствамі удачлівіць, а па рады пунктуў распрацаваць новыя экалагічна надзейныя канцепцыі меліярацыі і развіціць воднай гаспадаркі ў беларускім Палессі пры асвяенні прыроды і даследчыні.

— Акадэмічным і галіновым наўкава-даследчым арганізацыям, ВНУ распублікі Беларускімі праектам і адпаведнымі ведамствамі удачлівіць, а па рады пунктуў распрацаваць новыя экалагічна надзейныя канцепцыі меліярацыі і развіціць воднай гаспадаркі ў беларускім Палессі пры асвяенні прыроды і даследчыні.

— Акадэмічным і галіновым наўкава-даследчым арганізацыям, ВНУ распублікі Беларускімі праектам і адпаведнымі ведамствамі удачлівіць, а па рады пунктуў распрацаваць новыя экалагічна надзейныя канцепцыі меліярацыі і развіціць воднай гаспадаркі ў беларускім Палессі пры асв

